

1	Назва спецыялізаванага модуля (дысцыпліны) па выбары студэнта	Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі
2	Курс навучання	2
3	Семестр навучання	4
4	Колькасць крэдытаў	2
5	Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара	кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ПАДДУБСКАЯ Алена Фёдараўна
6	Мэты спецыялізаванага модуля па выбары студэнта	Азнаёміць студэнтаў са спадчынай беларускіх мысліцеляў, з іх поглядамі адносна палітыкі, дзяржавы, рэлігіі, права і заканадаўства. У адпаведнасці з гэтым курс утрымлівае сістэматычны выклад грамадска-палітычных і прававых поглядаў тых ці іншых рэлігійных, грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў, іх тэарэтычныя ўяўленні пра гэтыя рэчы.
7	Прэрэквізіты	Гісторыя Беларусі, паліталогія
8	Змест спецыялізаванага модуля па выбары студэнта	Палітычная і прававая думка Сярэднявечча; рэнесансавы гуманізм у ВКЛ: змест і асаблівасці; феномен кніжна-пісьмовай культуры ВКЛ у канцы XVI – першай палове XVII ст.; канцэпцыі царкоўнай уніі ў грамадска-палітычным развіцці ВКЛ; асветніцкія ідэі ў палітычнай і прававой думцы Беларусі; трансфармацыя грамадска-палітычнай і прававой думкі Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыі; новая беларуская літаратура і перыядычны друк у развіцці нацыянальнай палітыка-прававой думкі; рэалізацыя ідэі дзяржаўнага суверэнітэту: ад БНР да Рэспублікі Беларусь; фарміраванне ідэалогіі беларускай дзяржавы: асноўныя падыходы і супярэчнасці; юрыдычная навука і тэндэнцыі развіцця сучаснага права Рэспублікі Беларусь.
9	Рэкамендаваная літаратура	1. Вішнеўская, І. У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі на мяжы еўрапейскіх цывілізацый (IX – пачатак XXI ст.): манаграфія / І. У. Вішнеўская. – Мінск, 2008. – 296 с. 2. Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 1. Эпоха Сярэднявечча / В. Б. Евароўскі [і інш.]; рэд. кал.: В. Б. Евароўскі

		[і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – 980 с. 3. Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / Т.І. Доўнар. – Мінск: Амалфея, 2007. – 400 с.
10	Метады выкладання	Гісторыка-генетычны, праблемны, сістэмны, параўнаўча-прававы.
11	Мова навучання	Беларуская
12	Патрабаванні	– выкананне кантралюемай самастойнай працы; – заліковыя пытанні.